

Гомельскія раённыя электрычныя сеткі

[Рэжым працы і графік прыёму](#)

[Адміністрацыйныя працэдуры](#)

[Узоры заяў](#)

[Арганізацыі, якія маюць ліцэнзіі на праектаванне, мантаж і
выпрабаванне](#)

ПАВАЖАНЫЯ ГРАМАДЗЯНЕ!

Калі вы будуеце дом і хочаце падключыць яго да электрычнай сеткі РУП “Гомельэнерга”, неабходна заява і пашпарт (іншы дакумент які сведчыць асобу). Аформіць заяву вы можаце звярнуўшыся непасрэдна ў структурнае падраздзяленне РУП “Гомельэнерга” па адрасе: г. Гомель, вул. (Прыпынак ЗИП) СРЦ філіяла «Энергазбыт».

Варыянт № 1 (пад ключ)

У адпаведнасці з адміністрацыйнай працэдурай 10.5 (комплексная паслуга), падключэнне электраўстановак аднакватэрных жылых дамоў і іншых капітальных будынкаў грамадзян да электрычных сетак ажыццяўляецца кваліфікаваным персаналам філіялаў “электрычныя сеткі” РУП “Гомельэнерга”, якія маюць велізарны досвед працы і неабходныя допускі для правядзення электрамонтажных работ. Пры ажыццяўленні комплекснай паслугі мы прапануем шчыткі ўліку электраэнергіі выносныя (ШЧУЭВ) ўласнай вытворчасці, якія адпавядаюць патрабаванням Тэхнічнага рэгламенту Мытнага саюза ТР МС 004/2011 “аб бяспецы нізкавольтнага абсталявання” (далей – ТР МС). Таксама, на Ваш выбар, ЩУЭВ ў зборы іншага вытворцы, які мае сертыфікат адпаведнасці ТР МС, можа быць набыты вамі самастойна і перададзены энергазабеспячальным арганізацыі для наступнага

мантажу.

Перавагі падлучэння вашых электраўстановак па варыянце №1:

1. Дастаткова вашай заявы, астатняе выканаюць спецыялісты РУП “Гомельэнерга” – “пад ключ”.
2. Гарантавана Высокая якасць работ на ўсіх этапах выканання “комплекснай паслугі”.
3. Максімальна сціснутыя тэрміны поўнага заканчэння работ.
4. Прадастаўленне растэрміноўкі аплаты за выкананне работ тэрмінам да 6 месяцаў.
5. Распрацоўка ПСД у строгай адпаведнасці з дзеючымі патрабаваннямі актуальных тэхнічных нарматыўных прававых актаў (ТНПА).
6. Аптымальны выбар (без лішніх элементаў) і зборка ўводна-размеркавальнага прылады ЩУЭВ па схеме ў адпаведнасці з распрацаванай ПСД.
7. Правядзенне ўсіх неабходных электрафізічных вымярэнняў, з афармленнем пратаколаў, акрэдытаванай спецыялізаванай лабараторыяй.
8. Гарантаваны допуск у эксплуатацыю пасля мантажу вашай Электраўстаноўкі органамі госэнергонадзора.
9. Пераафармленне дагавора электразабеспячэння будпляцоўкі на дагавор электразабеспячэння жылога дома без спагнання платы за агляд электраўстановак пабудаванага дома органамі госэнергонадзора.

У канчатковым выніку Вы эканоміце час і грашовыя сродкі, выдаткаваныя на пошук арганізацый або прыватных асоб, часцяком з сумнеўнай рэпутацыяй, якія не маюць атэстата адпаведнасці (сертыфіката) на ажыццяўленне дзейнасці, звязанай з падключэннем да электразабеспячэння.

Варыянт № 2

Падключэнне электраўстановак аднакватэрных жылых дамоў і іншых капітальных будынкаў грамадзян да электрычных сетак ажыццяўляецца ў адпаведнасці з адміністрацыйнай працэдурай 10.6, у выпадку аказання паслуг па праектаванні і мантажы

электраўстановак, электрафізічным вымярэнням арганізацыямі, якія не ўваходзяць у склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі “Белэнерга”. Для падлучэння вашых электраўстановак да электрычных сетак энергасістэмы па дадзеным варыянту неабходна заяву, пашпарт (іншы дакумент які сведчыць асобу), копіі праектнай дакументацыі і пратаколаў электрафізічных вымярэнняў. Аформіць заяву вы можаце звярнуўшыся непасрэдна ў структурнае падраздзяленне РУП “Гомельэнерга” па адрасе: г. Гомель, вул. (Прыпынак ЗИП) СРЦ філіяла «Энергазбыт». Памер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры, разлічваецца і выстаўляецца згодна з калькуляцыі. Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры-5 рабочых дзён з дня падачы заявы.